

**Установа адукацыі
«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны»**

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Праектар па вучэбнай работе
УА «ГДУ імя Ф. Скарыны»

I.B. Семчанка
(подпіс)

(дата зацверджання)
Рэгістрацыйны № УД-_____ /р.

РЭЛІГІЯЗНАЎСТВА

Вучэбная праграма для спецыяльнасцяў

1-02 03 06 Замежныя мовы (па накірункам)

(1-02 03 06-01 Англійская мова. Нямецкая мова. Французская мова;

1-02 03 06-02 Нямецкая мова. Англійская мова);

1-21 05 02 Русская філалогія (па накірункам)

(1-21 05 02-01 Русская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзеянасць);

1-21 05 02-02 Русская філалогія (кампьютарнае забеспячэнне);

1-03 04 02-02 Сацыяльная педагогіка. Практычная псіхалогія

Факультэт гісторычны

Кафедра філасофії

Курс (курсы) 4,5

Семестр (семестры) 8,10

Лекцыі 16 гадзін

Залік 8,10 семестры

Практычныя заняткі 14 гадзін

Самастойная кіруемая
праца студэнтаў (СУРС) 4 гадзіны

Усяго аудыторных
гадзін па дысцыпліне 34 гадзін

Усяго гадзін
па дысцыпліне 50 гадзін

Форма атрымання
вышэйшай адукацыі **дзённая**

Склай **В.А. Адзіночанка**, канд. філ.н., дацэнт

Вучэбная праграма складзена на падставе тыпавой вучэбнай праграмы для вышэйших навучальных устаноў, якая была зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 3 студзеня 2011 г.,
рэгістрацыйны № ТС-СГ.017/тип.

Разгледжана і рэкамендавана да зацверджання ў якасці рабочага варыянту
на паседжанні кафедры філасофіі

2 мая 2012 г., пратакол № 10

Загадчык кафедрай

дацэнт В.К. Сцепанюк

Ухвалена і рэкамендавана да зацверджання
Метадычным саветам гістарычнага факультэта

25 мая 2012 г., пратакол № 9

Старшыня

дацэнт С.Б. Жыхараў

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Актуальнасць вывучэння рэлігіязнаўства абумоўлена значнасцю феномену рэлігіі ў фарміраванні і сучасным развіцці сусветнай і айчыннай соцыякультурнай практыкі. Гэтая дысцыпліна дазваляе студэнтам больш глубока і поўна зразумець працэсы, якія адбываюцца ў сучасным свеце, больш адекватна прымату рашэнні.

Выкладанне рэлігіязнаўства ў вну мае свецкі харктар, засноўваецца на прынцыпах навуковасці, аб'ектыўнасці, талерантнасці, гістарычнасці, лагічнасці, даступнасці і яснасці выкладання, практычнасці і карыснасці для жыццядзейнасці студэнта.

Формамі прамежкавага кантролю засваення вучэбнага матэрыяла студэнтамі з'яўляюцца творчыя заданні, абарона рэфератаў, қалёквіўм, выступленні з паведамленнямі. Форма выніковага кантролю – залік.

Асноўная мэта курса – фарміраванне ў студэнта сацыяльна-асабістых кампетэнцый, якія забяспечваюць яго асабістое самавызначэнне ў галіне сацыякультурных феноменаў рэлігіі, вальнадумства і свабоды сумлення.

Курс мае наступныя задачы:

- засвоіць тэарэтычныя основы рэлігіязнаўства, яго асноўныя паняцці, канцепцыі і праблемы;
- засвоіць тэарэтычныя основы даследчай метадалогіі ў галіне рэлігіязнаўства;
- пазнаёміць з асноўнымі гістарычнымі і сучаснымі формамі рэлігіі і вальнадумства;
- з'арыентаваць студэнтаў на асэнсанне і аналіз гісторыі фарміравання і сучаснага стану рэлігійных традыцый і формаў вальнадумства на Беларусі;
- засвоіць асновы свабоды сумлення і азнаёміць з яе заканадаўчым замацаваннем у міжнародных і беларускіх прававых дакументах;
- навучыць здольнасці весці дыялог і дыскусіі па праблемах рэлігіі і вальнадумства;
- выхаваць верацярпімасць і павагу да законаў, якія рэгулююць свабоду сумлення.

Засваенне курса «Рэлігіязнаўства» прадугледжвае выкарыстанне студэнтамі ведаў, якія яны атрымалі пры вывучэнні такіх дысцыплін як «Філасофія», «Этыка», «Гісторыя Беларусі», а таксама дысцыплін адпаведных спецыяльнасцяў.

Выпускнік павенен ведаць:

– ключавыя падыходы да інтэрпрэтацыі сутнасці рэлігіі і рэлігійных феноменаў, этапы эвалюцыі рэлігійных традыцый чалавецтва;

- секулярныя тэндэнцыі ў сучасным грамадстве;
- асаблівасці вучэння і дзейнасці новых рэлігійных рухаў;
- тыпалагічныя асаблівасці гістарычна традыцыйных рэлігій Беларусі;
- прынцыпы і заканадаўчыя асновы ажыццяўлення свабоды сумлення ў сучасным беларускім грамадстве;

умець:

- аналізаваць ролю рэлігіі ў жыцці чалавека і грамадства, ацэніваць месца рэлігійных з'яў у сістэме культуры;
- вызначаць тэндэнцыі рэлігійна-светапогляднай трансфармацыі сучаснай грамадскай свядомасці;
- улічваць адрозненні рэлігійных традыцый пры вырашэнні сацыяльных, упраўленчых і выхаваўчых задач;
- прайяўляць талерантнасць ў сферы міжканфесійных адносін.

Дысцыпліна «Рэлігіязнаўства» вывучаецца студэнтамі 4 курса спецыяльнасцяў 1-02 03 06-01 Англійская мова. Нямецкая мова. Французская мова, 1-02 03 06-02 Нямецкая мова. Англійская мова, 1-21 05 02-01 Руская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць); 1-21 05 02-02 Руская філалогія (кампьютарнае забеспячэнне), студэнтамі 5 курса спецыяльнасці 1-03 04 02-02 Сацыяльная педагогіка. Практычная псіхалогія.

Агульная колькасць гадзін 50; аудыторная колькасць гадзін 34, з іх: лекцыі – 16, практичныя заняткі – 14, самастойная кіруемая праца студэнтаў (СУРС) – 4. Форма қантролю – залік.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛНЫ

Тэма 1. РЭЛІГІЯЗНАЎСТВА, ЯГО ПРАДМЕТ І МЕТАДЫ. АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РЭЛІГІІ

Актуальнасць курса, яго прадмет, мэты, задачы і роля ў структуры гуманітарнай адукацыі студэнтаў.

Рэлігіязнаўства як наука і вучэбная дысцыпліна. Гістарычныя аbstавіны і прычыны ўзнікнення рэлігіязнаўства. Тэалагічныя, філасофскія, навуковыя трактоўкі рэлігіі. Структура сучаснага рэлігіязнаўства.

Праблема азначэння рэлігіі. Рэлігія як вера ў звышнатуральнае і паводзіны на падставе гэтай веры. Паняцце звышнатуральнаага. Звышнатуральнае як святое. Структура рэлігіі: рэлігійная вера, рэлігійная свядомасць, рэлігійная мараль, рэлігійны культ, рэлігійная арганізацыя. Функцыі рэлігіі, іх сувязь з рэлігійнымі і нерэлігійнымі патрэбамі. Канкрэтна-гістарычныя харектар функцыі рэлігіі.

Тыпы рэлігіі. Праблема класіфікацыі рэлігіі.

Тэма 2. РАННІЯ ФОРМЫ РЭЛІГІЙНЫХ ВЕРАВАННЯЎ. ЯЗЫЧНІЦТВА НА БЕЛАРУСІ

Праблема паходжання і асноўныя канцепцыі ўзнікнення рэлігіі. Элементарныя формы рэлігійнага жыцця.

Вытокі язычніцтва і яго харектар. Адчуванне арганічнага адзінства з наваколлем як аснова язычніцкіх вераванняў і культаў. Уплыў харектару прыроды Беларусі на рысы беларускага язычніцтва. Язычніцкая вераванні і культы ў гісторыі беларускай культуры, іх архаічнасць і месца ў сучасным жыцці беларусаў. Сялянскі быт як сфера функцыяновання язычніцтва. Тыпы язычніцтва на Беларусі: фетышызм, анімізм, магія, татэмізм. Звышнатуральныя істоты беларускага язычніцтва. Беларускія язычніцкія святы.

Тэма 3. НАЦЫЯНАЛЬНА-ДЗЯРЖАЎНЫЯ РЭЛІГІІ

Паняцце нацыянальных рэлігій і іх месца ў жыцці народаў.

Нацыянальныя рэлігіі Індыі. Харектарыстыка спецыфікі рэлігійнага светаўспрымання ў Індыі. Веды як аснова старажытнаіндыйской культуры. Сістэма каст і яе ўплыў на структуру сучаснага індыйскага грамадства. Уяўленне пра сансару і карму. Джайнізм як адказ на сістэму брахманізму. Практыка аскетызму ў джайнаў. Індуізм як асноўная рэлігія Індыі. Складанасць і разнастайнасць індуізму як рэлігійнай і культурнай сістэмы. Сікхізм як рэлігія пенджабцаў.

Нацыянальныя рэлігіі Кітая. Спецыфіка кітайскага рэлігійнага светаўспрымання. Рэлігіі Старожытнага Кітая. Конфуцыянства як адказ на сацыяльны крызіс. Сістэма правіл паводзін ў канфуцыянстве. Уплыў канфуцыянства на кітаўскую культуру. Даасізм як “альтэрнатыўная” кітайская рэлігія.

Сінтаізм. Асноўныя палажэнні веравучэння і культавая практыка сінтаізму. Гісторыя і сучасны стан сінтаізму.

Іудаізм. Асноўныя палажэнні веравучэння іудаізму. Ідэя Запавету і богаабранасці яўрэяў. Гісторыя і сучасны стан іудаізму. Іудаізм на Беларусі.

Тэма 4. СУСВЕТНЫЯ РЭЛІГІІ. БУДЫЗМ

Гістарычныя ўмовы ўзнікнення будызму. Ведызм і брахманізм як папярэднікі будызму. Жыщё Буды (Сідхартхі Гаутамы Шак'ямуні). Этыка будызму. Месца этикі ў будызме. Чатыры высакародныя ісціны. Васьмірычны шлях. Паняцце нірваны. Кірункі ў будызме: хінаяна (тхеравада), махаяна, ваджраяна, ламаізм, дзэн-будызм.

Тэма 5. СУСВЕТНЫЯ РЭЛІГІІ. ХРЫСЦІЯНСТВА

Узнікненне хрысціянства. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення хрысціянства. Іудаізм як папярэднік хрысціянства. Асноўныя палажэнні веравучэння іудаізму. Ідэя Запавету ў іудаізме. Культавыя паводзіны як аснова іудаізму. Жыщё Ісуса Хрыста. Гісторыя першапачатковай хрысціянскай царквы. Фарміраванне хрысціянскай іерархіі. Ператварэнне хрысціянства ў дзяржаўную рэлігію Рымскай імперыі і раздзяленне царквы.

Біблія як твор культуры. Гістарычныя абставіны фарміравання Бібліі. Структура Бібліі. Асноўныя палажэнні Бібліі.

Веравучэнне і культ хрысціянства. Паняцце Сімвала Веры, гісторыя яго фарміравання. Хрысціянскія тайны.

Тэма 6. ПРАВАСЛАЎЕ

Агульная характарыстыка праваслаўя. Прыніяцце хрысціянства на Русі. Приніяцце хрысціянства ў Полацкім і Тураўскім княствах. Феномен дваевер’я. Праваслаўе на тэрыторыі Беларусі і Расіі.

Стараўерства. Рэформа Нікана і царкоўны раскол. Кірункі ў стараўерстве. Ветка як цэнтр папоўства.

Асаблівасці веравучэння і культу праваслаўя. Праваслаўе ў сучаснай Беларусі. Структура праваслаўнай царквы на Беларусі. Узаемадзеянне праваслаўнай царквы з сучаснымі беларускімі ўладамі.

Тэма 7. КАТАЛІЦТВА

Агульная характеристыка каталіцтва. Гісторыя каталіцтва на Беларусі.

Асаблівасці веравучэння і культу каталіцтва. Адрозненні каталіцкага і праваслаўнага культу.

Каталіцтва ў сучасным свеце. Структура каталіцкай царквы. Гораддзяржава Ватыкан. Сучасны стан каталіцтва на Беларусі.

Уніяцтва на Беларусі. Берасцейская унія, яе прычыны і ўмовы. Гісторыя ўніяцтва на Беларусі. Сучасны стан уніяцтва на Беларусі.

Тэма 8. ПРАТЭСТАНЦТВА

Гістарычныя прычыны ўзнікнення рэфармацыйнага руху. Лютэр як пачынальнік Рэфармацыі. Паходжанне тэрміна “пратэстанцтва”. Дзейнасць Кальвіна і Генрыха VIII. Рэфармацыя і Контррэфармацыя на Беларусі.

Веравучэнне і қульт пратэстанцтва. Агульнапратэстанцкія палажэнні: аб выратаванні адзінай верай; Біблія – адзінай крыніца веравучэння; аб усеагульным святарстве. Спецыфіка культуры і пабудовы царквы ў англіканстве, лютэранстве і кальвінізме.

Неапратэстанцкія цэрквы (баптысты, пяцідзесятнікі, адвентысты, Сведкі Іеговы), спецыфіка іх веравучэння і культаў. Арганізацыйная будова неапратэстанцкіх цэркваў. Гісторыя неапратэстанцкіх цэркваў на Беларусі. Сучасны стан неапратэстанцкіх цэркваў на Беларусі.

Тэма 9. СУСВЕТНЫЯ РЭЛІГІІ. ІСЛАМ

Гістарычныя ўмовы ўзнікнення ісламу. Дзейнасць Мухамеда ў Мецы і Медыне. Мусульманскія заваёвы і ўзнікненне Арабскага Халіфату. Краіны мусульманскага свету.

Кірункі ў ісламе (сунізм, шыізм, суфізм). Прычыны іх узнікнення. Асаблівасці веравучэння і культуры.

Веравучэнне і қульт ісламу. Каран як свяшчэнная кніга ісламу. Суна. Шарыят як зборнік прынцыпаў мусульманскага права. Асноўныя палажэнні веравучэння ісламу. Пяць культавых абавязкаў мусульманіна.

Іслам ў сучасным свеце.

Тэма 10. СУЧАСНЫЯ ФЕНОМЕНЫ РЭЛІГІЙНАГА ЖЫЩЦЯ. НЕТРАДЫЦЫЙНЫЯ РЭЛІГІІ

Азначэнне нетрадыцыйных рэлігій. Існаванне ў іншай культурнай традыціі як асноўны прызнак нетрадыцыйнасці. Гістарычныя ўмовы, час і месца распаўсюджвання нетрадыцыйных рэлігій.

Прычыны ўзнікнення нетрадыцыйных рэлігій: пераломны хараクтар еўрапейскай культуры XX ст., змена хараクтару сацыяльных проблем, канфлікт паміж пакаленнямі, экзатычны хараクтар нетрадыцыйных рэлігій, крытыка традыцыйных рэлігій. Тыпы нетрадыцыйных рэлігій.

Нетрадыцыйныя рэлігійныя арганізацыі на Беларусі.

Тэма 11. РЭЛІГІЯ Ў СУЧАСНЫМ СВЕЦЕ. РЭЛІГІЯ І ВАЛЬНАДУМСТВА НА БЕЛАРУСІ

Заканамерансці і тэндэнцыі рэлігіі і вальнадумства ў сучасным свеце. Традыцыйныя канфесіі ў сучасным грамадстве. Рэлігійныя мадэрнізм і традыцыяналізм. Тэндэнцыі універсалізацыі рэлігійнага жыцця. Рэлігійны сінкрэтызм. Экуменічныя працэсы ў хрысціянстве.

Секулярызацыя. Эканамічная, палітычная, культурная сэкулярызацыя. Проблемы секулярызаванай еўрапейскай культуры.

Сучасная рэлігійная сітуацыя на Беларусі. Тэндэнцыі росту рэлігійных суполак і колькасці веруючых. Хараクтар рэлігійнасці ў сучаснай Беларусі. Беларускае заканадаўства аб свабодзе сумлення.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ДЫСЦЫПЛІНЫ

Нумар раздзелу, тэмы заняткаў	Назва раздзелу, тэмы заняткаў; Пералік пытанняў, якія вывучаюцца	Колькасць аудыторных гадзін				Матэрыяльнае забяспечанне занятка (наглядныя мятадычныя дапаможнікі і інш.)	Літаратура	Формы кантролю ведаў
		лекцыі	Практичныя заняткі	Лабараторныя заняткі	СУРС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Рэлігіязнаўства, яго прадмет і метады. Агульная характеристыка рэлігіі 1. Рэлігіязнаўства як наука і вучэбны прадмет. 2. Азначэнне рэлігіі, яе структура і функцыі. 3. Тыпы рэлігіі.	2	—	—	—	—	[1-9]	
2	Раннія формы рэлігійных вераванняў. Язычніцтва на Беларусі 1. Азначэнне язычніцтва. Тыпы язычніцтва на Беларусі. 2. Звышнатуральныя істоты беларускага язычніцтва. 3. Беларускія язычніцкія святы.	2	2	—	—	—	[10-16]	Апытанне

3.	Нацыянальна-дзяржаўныя рэлігіі	4	2	–	–	–	[17-19]	
3.1	1. Нацыянальныя рэлігіі Індыі (джайнізм, індуізм, сікхізм). 2. Нацыянальныя рэлігіі Кітая (канфуцыянства, даасізм).	2	2	–	–	–		Апытаць
3.2	1. Сінтаізм – нацыянальная рэлігія Японіі. 2. Іудаізм – нацыянальная рэлігія яўрэяў.	2	–	–	–	–		
4	Сусветныя рэлігіі. Будызм	–	2	–	–	–	[1,2,8,17,20]	Апытаць
	1. Узнікненне будызму. 2. Жыццё Буды. 3. Этыка будызму. 4. Кірункі ў будызме.							
5	Сусветныя рэлігіі. Хрысціянства	2	2	–	–	–	[21,25]	Апытаць
	1. Узнікненне хрысціянства. 2. Структура Бібліі. 3. Веравучэнне і культ хрысціянства.							
6	Праваслаўе	2	–	–	–	–	[21-23, 25]	
	1. Агульная характеристыка праваслаўя. 2. Хрысціянізацыя Русі. 3. Ставерства. 4. Структура праваслаўной царквы на Беларусі.							
7	Каталіцтва	2	–	–	–	–	[24, 25]	
	1. Агульная характеристыка каталіцтва. 2. Асаблівасці веравучэння і культуры каталіцтва.							

	3. Структура каталіцкай царквы. 4. Уніяцтва на Беларусі.							
8	Пратэстанцтва 1. Узнікненне пратэстанцтва. 2. Веравучэнне і культ пратэстанцтва. 3. Неапратэстанцкія цэрквы.	2	2	–	–	–	[21-25]	Апытанне
9	Сусветныя рэлігіі. Іслам 1. Узнікненне ісламу. 2. Кірункі ў ісламе. 3. Веравучэнне і культ ісламу.	–	–	–	2	–	[26-28]	Абарона рэфератаў
10	Сучасныя феномены рэлігійнага жыцця. Нетрадыцыйныя рэлігіі 1. Азначэнне, прычыны ўзнікнення і тыпы нетрадыцыйных рэлігій. 2. Нетрадыцыйныя рэлігійныя арганізацыі на Беларусі.	–	2	–	–	–	[29-31]	Апытанне
11	Рэлігія ў сучасным свеце. Рэлігія і вальнадумства на Беларусі 1. Спецыфіка рэлігійных працэсаў у сучасным свеце. 2. Секулярызацыя. 3. Рэлігійны мадэрнізм і фундаменталізм.	–	2	–	2	–	[32-37]	Абарона рэфератаў
	Бягучы кантроль па тэмах 1-11							Апытанне
								Залік
	Усяго гадзін:	16	14	–	4	–		

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА

Прыкладны пералік практычных заняткаў

- 1 Язычніцтва на Беларусі.
- 2 Нацыянальныя рэлігіі.
- 3 Біблія як твор культуры.
- 4 Будызм.
- 5 Нетрадыцыйныя рэлігіі.
- 6 Пратэстанцтва.
- 7 Рэлігія ў сучасным свеце.

Форма кантролю ведаў, якія рэкамендуюцца

1. Рэфератыўная работы.

Тэмы рэфератаў, якія рэкамендуюцца

1. Рэлігія і яе роля ў сучасным беларускім грамадстве.
2. Дваявер'е ў сучаснай Беларусі.
3. Катэгорыі веруючых у сучаснай Беларусі.
4. Суаднясенне рэлігіі з іншымі галінамі сучаснай беларускай культуры.
5. Рэлігійныя працэсы ў сучаснай Беларусі.
6. Параўнальны аналіз росту колькасці рэлігійных суполак у сучаснай Беларусі.
7. Змена адносін да рэлігіі ў сучаснай Беларусі.
8. Узаемаадносіны рэлігіі і дзяржавы ў сучаснай Беларусі.
9. Права на свабоду сумлення – неад'емнае права чалавека.
10. Міжнародная заканадаўства пра свабоду сумлення.
11. Беларускае заканадаўства пра свабоду сумлення.
12. Правы веруючых на Беларусі.
13. Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях.
14. Структура рэлігійных арганізацый у сучаснай Беларусі.
15. Праваслаё: яго гісторыя і сучасны стан у Беларусі.
16. Каталіцтва: яго гісторыя і сучасны стан у Беларусі.
17. Іудаізм: яго гісторыя і сучасны стан у Беларусі.
18. Іслам: яго гісторыя і сучасны стан у Беларусі.
19. Неапратэстанцкая цэрквы на Беларусі.
20. Нетрадыцыйныя рэлігіі ў сучаснай Беларусі.
21. Сучасныя рэлігійныя працэсы ў Гомельскай вобласці.
22. Канфесіянальная структура Гомельскай вобласці.
23. Манастыры ў Гомельскай вобласці.
24. Дабрачынная дзейнасць рэлігійных арганізацый на Гомельшчыне.

Літаратура, якая рэкамендуецца

Асноўная

- 1 Адзіночанка, В.А. Рэлігіязнаўства / В.А. Адзіночанка. – Гомель, 2012.
- 2 Гараджа, В.И. Религиоведение / В.И. Гараджа. – М., 1995.
- 3 Костюкович, П.И. Религиоведение / П.И. Костюкович. – Мн., 2001.
- 4 Мень, А. История религий: в 7 т. / А. Мень. – М., 1991 – 1997.
- 5 Никитин, В.Н. Религиоведение. Вероучение религий мира / В.Н. Никитин, В.Л. Обухов. – СПб., 1999.
- 6 Радугин, А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии / А.А. Радугин. – М., 1997.
- 7 Кудрявцев, В.В. Лекции по истории и теории религии и свободомыслия / В.В. Кудрявцев. – Мн., 1998.
- 8 Основы религиоведения / под ред. И.Н. Яблокова – М., 1998.
- 9 Яблоков, И.Н. Религиоведение: учебный словарь-минимум по религиоведению / И.Н. Яблоков. – М., 1998.

Дадатковая

- 10 Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўн. Мн.: Беларусь, 2004. – 592 с.
- 11 Беларускі фальклор: Энцыклапедыя; у 2 т. – Мн.: БелЭн, 2005.
- 12 Богданович, А.Е. Пережитки древняго міросозерцанія у бълорусовъ / А.Е. Богданович. – Гродна, 1899.
- 13 Коваль, У.І. Народныя ўяўленні, павер'і і прыкметы / У.І. Коваль. – Гомель, 1995.
- 14 Міфы бацькаўшчыны. – Мн.: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1994. – 106 с.
- 15 Рыбаков, А.Я. Язычество Древних славян / А.Я. Рыбаков. – М., 1981.
- 16 Земляробчы календар. Абрады і звычаі. – Мн.: Навука і тэхніка, 1990. – 404 с.
- 17 Васильев, Л.С. История религий Востока / Л.С. Васильев. – М., 1998.
- 18 Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. – М.: Республика, 1996. – 576 с.
- 19 Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1-2. – М.: «Советская энциклопедия», 1980.
- 20 Буддизм. Словарь. – М: Республика, 1992. – 287 с.
- 21 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
- 22 Булгаков, С.М. Православие / С.М. Булгаков. – М., 1996.
- 23 Короткая, Т.П. Старообрядчество в Беларуси / Т.П. Короткая, Е.С. Прокошина, А.А. Чудникова. –Мн., 1992.
- 24 Марозава, С. Уніяцкая царква ў культурна-гістарычным развіцці / С.Марозава. – Гр., 1996.
- 25 Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1-3. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993-1995.

- 26 Массэ, А. Ислам. Очерки истории / А. Массе. – М., 1990.
- 27 Грюнебаум, Г.Э. фон. Классический ислам: очерки истории. 600–1258 гг. / Г.Э. Грюнебаум. – М., 1988.
- 28 Журавский, А.В. Христианство и ислам. Социокультурные проблемы диалога / А.В. Журавский. – М., 1990.
- 29 Дьяченко, О.В. Новые религиозные объединения / О.В. Дьяченко. – Мозырь, 1998.
- 30 Ефремов, И. Современное харизматическое движение сектантства / И.Ефремов – М., 1995.
- 31 Самыгин, С.И. Религиоведение: социология и психология религии / С.И. Самыгин, В.Н. Нечипуренко, В.Н. Полонская. – Ростов-на-Дону, 1996.
- 32 Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / гл. ред. В.И. Гараджа. – М., – 1996.
- 33 Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыкл. давед. / гал. рэд. Г.П. Пашкоў. – Мн.: БелЭн, 2001. – 368 с.
- 34 Верашчагіна, А.У. Гісторыя канфесій ў Беларусі: мінулае і сучаснасць: Дапам. для настаўнікаў / А.У. Верашчагіна, А.В. Гурко. – Мн.: Тэхналогія, 2000. – 157 с.
- 35 Вопросы свободы совести и религиозных организаций в Республике Беларусь: Сборник документов и материалов / Авт.-сост. М.В. Цвилик; под ред. В.И. Новицкого. – Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2005. – 336 с.
- 36 Аб свабодзе веравызнанняў і рэлігійных арганізацыях: закон Рэспублікі Беларусь. – Мн.: «Беларусь», 1996. – 23 с.
- 37 Традиционные вероисповедания и новые религиозные движения в Беларуси: пособие для рук. учреждений образования, педагогов, воспитателей / сост. А.И. Осипов; под ред. А.И. Осипова. – Мн.: Беларусь, 2000. – 255 с.